


Ба 65720

Андрэй
АЛЕКСАНДРОВІЧ



ЦЕНИ
НА
СОНЦЫ

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК 1930



М. Сумароку
ад ауізара
Андр Аленандорли

24. 11. 30
Маска

000

БЕЛОРУССКАЯ КНИГА
БЕЛКА - 1981

25-67000

БА 65420

АНДРЭЙ АЛЕКСАНДРОВІЧ

ЦЕНІ НА СОНЦЫ

ПОЭМА

АЛЕКСАНДР
Е МАЛКИН

1994 г.



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1980

К

ІМЕНІ АЛЕКСАНДРА НЕЧЧА

ЛІТЕРАТУРІ

АМБОН

ВОКЛАДКА
Б. МАЛКІНА



25.11.2009

Галоўлітбел № 1067, Гомель. Зак. 1813—5000 экз. Друкарня «Палесдрук»

у


с

т

у

п





Это очень плевое дело,
если-б
революция захотела
со счетов особых отделов
этую мелочь
списать в расход.

Владимир Маяковский.



Як ня славіць песьняй сакалінай
Беларусь—рэспубліку сваю!
Краіна, родная, Савецкая краіна,—
табе я ў песьнях сэрца аддаю.
Ты красуеш ростам рыштаван'няў,
творчай працай гартаўаных сіл.
Ты ў агні шчасльвага съвітан'ня,
быццам раніцай
на ўсходзе небасхіл.
Краіна, родная! Савецкая краіна!
Б'юць паклон табе, як сонцу, нашы дні,—
б'юць паклон і славу ткуць машыны
неперарыўнай працай шасьцярні!
О, сонца, звязывай у моцны вузел хмары!
Красуй, жыцыцё рунеючай зямлі!
Сусьвет ахвачан сонечным пажарам,
хочь і пад сонца
цені падпаўзьлі...



И в северной Германии
Партии — партии —
Красные борцы. Одесские красные
— в северной Германии
Такое же движение было в Германии и в
Северной Германии. Там же в Германии
Большевики были
Красные борцы. Красные борцы
Догадывались тогда о союзе между большими
красными борцами и красными большими
красными борцами. Красные борцы
Они были большими большими красными
красными борцами. Красные борцы
Чтобы уничтожить большинство красных
красных борцов.



Ч А С Т К А П Е Р Ш А Я

R A T I O N A L A C T I O N

Адзін быў з Меншчыны,
 кachaўся тут, узрос,
 і тут узгадаваў свае імкненъі.
 Ня раз, на беразе прылёгши ў вербалоз,
 пярсыёнкамі ўзьвіваў ён лятуценъі.
 Гады імchalіся,
 як хвалі на рацэ.
 Прыйшла вайна...
 Забралі...
 Абучылі.
 Глядзі—ўслужыўся ён,
 стаў унтэр-афіцэр,
 і брыль на сонцы,
 нос, на небасхіле!
 А кліч разносіцца:
 — Таварыш, кідай фронт.
 — Далоў вайну!
 Далоў людзкое гора!
 ...Уцёк на Поўдзень ён,
 і генэрал-барон
 яму даў новы чын,

даў пару новых шпораў...
Цяпер... паголены.
І тут ня сонца жар.
Жыве, як спэц.
Так водзіцца ўжо гэтак:
учора—

генэрал-барона сакратар,
а сёньня—

консультантам у Саветаў!..

Другі гэроі... Няма тае дарогі,
дзе не рассыпаў-бы імкненыні ён свае.
— Ну, што зрабіць, каб стаць бліжэй да бога?
Маліцца?—Мала, часу не стае...
Але рашыў. І, змрочнасьцю пакрыты,
у манастыр пайшоў, схіліўшы галаву:
— Быць ня быць! Дадуць архіманdryта,
не, ідрытваю,—іначай зажыву!..
І не далі. І ён зажыў іначай...
І не спазнаць праз тыдзень альбо два:
мову вывучыў; стаў езьдзіць, як дакладчык,
рваць карані, пусыціла што царква.
Калісьці сам быў старастам царкоўным.
(Ці-ж мала пуцявін у наш двадцаты век?)
Ён знае, дзе й каму зъняць шапку,—
бязумоўна—
ён бывалы, спрытны чалавек!
Барада адна—архіманdryта варта,
таму мо' ѹ вылучэнцам стаў, як на бяду.
І гляньце—сёняня ён дырэктар не на жарты.
— Фрэнч далоў! Падайце мне сурдут!

3

Лагодна жыць! Як ня любіць сваяцтва?
Адным ён сват, другім шаноўны кум.

А зяць яго! О, зяць—
мастацтва для мастицтва,
збавен'не ў пекнаце,
цудоўны персьцень дум.

Свяцтву гімн! Яно гняздо зывіае,
гняздо прытульнае, як птушанькам вясна.
І кум, і зяць, і ўсіх знаёмых зграя—
орыентацыя, даходная, адна.

Славуты кум, дарогай камяністай
да славы ідучы, ня раз зъмяняў свой грым:
Ён земгусарам быў,
чиноўнікам,
міністрам
у Скарападзкага па справам нутраным.

Прагналі з Кієва, і зяць зазваў у Прагу.
Бяз дзейнасьці—ніяк ня можа быць:
зъявіўся ў Вільню ўжо, і там, нібы з адвагай,
лёнрагнуў памагчы ў хвіліны барацьбы.

І першы крок:

— Браты!

(Здымает акуляры...)

— Гатоў вагонамі вам кнігі дастаўляць,
але мне дайце тысячі сто даляраў—
пасунем справу! Будзем працаўца!

І не далі! Зъдзівіліся і толькі!

Пануры ў Прагу выехаў назад...

Міргнуў у полі явар адзінокі,

І засьмяялася ля возера лаза.

Абодва ў нас цяпер,

на „бальшавіцкіх cresaeh“,

Зъмянілі гальштукі, дый што далей казаць:

Чудэсны кум чырвоны стаў профэсар,
вянок выдатнасьці набыў цудоўны зяць.



жора жылда
Ішкінде

(...ыңғаны замылд)
Сінгістәд ішін мәрілкөнбай тутыл —
— Түркеләк отың шорт сәйкәд, зам зека
Азияның мәдүрдің мендерді
Шынот баласында. Недән он
Денес күнде түнде и мендерді

4

І пяты друг: адкормлены случак,
Вочы вострыя, як быццам гіллі ў шафе.
Свяяцтва зноў:
Дырэктару—зямляк,
Кум—куму,
А консультанту—шафер.
Біць паклон
Прывык ён з даўных дзён.
І знаць ні знаць,
А слухаць пад дзъвярыма.
Было ён першы рынуўся на фронт,
на абарону—

„Единой неделимой“.
І незадоўга Карскага портфэль
і рэчы іншыя усьлед за Карскім носіць.
...Зайшлася-закруціла карусэль—
Здаць позыцыі бяз бою давялося!
Зъмяніўся час... О, доля перамён!
Дый што зрабіць, прышлося пагадзіцца.
Сёньня ўжо, дзівіцца, ён доцэнт!
Свяяцтву гімн!

Няма чаму дзівіцца!

5 [View more](#)

Ня ў гэтым рэч, што сын ён іерэя,
ня ў гэтым рэч, што сам абшарнік быў...

Папаў зьнянацку ён пад посьвісты завеяў,
зьнянацку съціснуты ў абоймы барацьбы!
А высунуўся,—(ўласная упартасць!)
з людзкое гушчы ў страшную часіну
і стаў, як сын пакорлівы, на варту
бараніца—фальварак і краіну.

Бунтаўшчыкоў ён
(першы пункт программы)
расстрэльваў—
з кайзэравай зброй.

Пра вернасьць Кайзэру
аддана
тэлеграму
падпісываў крывааю рукою.
Трымаўся сам, тримаўся і фальварак.
(Краіна змучана іржою крат і нар ..)
Як слаўна роль ішла прэм'ер-вэтэрынара,
у вернасьць слова—бой-вэтэрынар!



Ня ў гэтым рэч, што часта так гасьціла
яснавильможная княгіня Радзівіла
і гаспадар,—прэм'ер-вэтэрынар,
у бляску гонару вітаў княгіню мар.
Яна-ж дапамагла і „праўдаю і верай“
вэтэрынару выбрацца ў прэм'еры.

Былі часы, былі законы.

Была і рада, і быў і ўрад.

Кайзэр думае,—вэтэрынар з паклонам:
— Мала сродкаў? Дамо загад!

І ўсё-ж ня ў гэтым рэч.

— Было?

— Зъвялося!

Няхай гісторыкі-марксысты разъбяруць.

А ветры лютыя...

Імглой стагнала восень.

Як чэрві, твар зямлі

калыбы хмар грызуць.

Сука шызая княгіні Радзівілы—

радзіла шызых трох шчанят.

Сялянка іх дагледжвала, туліла,

хоць сэрца плакала, як плача поле ў град.

Сваё дзіцё ад недагляду сохла.

Удзень дзіцё сваё і ўгледзе не магла,
а тут шчанят глядзі...

Адно назаўтра здохла,—

і съмерць щчанка жанчыне съмерць зъвіла.

— О, рукі хамскія! Ніжэй схіляйце карак...
Княгіня выгнала сялянку у бядзе.
І тут-жа вызвала прэм'ер-вэтэрынара
за шчанятамі і сучкай даглядзець.

— О, ня прымаць яе! Хто прыме—прэч за ёю!..
А noch съцюдзёная... Яна і не адна,
з дачкой маленъкаю, гаротнай сіратою.
Ім съвет цяпер?—Пясаная труна.

Бясьсільлем кроў пакрыўджаная стыне.
—...Ідзеце, ножанькі, жабрачыць пад царкву...—
Бо хто асьмеліцца ўладарніцы-княгіні
ня схіліць з пакорай галаву?

Шчанё аплакалі, і блізка ля тэрасы
вырас кветкамі асыпаны курган...
А ў полі восенскім крыляўся-віўся ласа,—
над уміраючай сялянкаю груган.

Наступным днём прэм'ер праездам бачыў,
як маці мёртвую хацела ажывіць—
і пацалункамі, і ласкамі, і плачам
сірата сялянскае крыві.
Падбегла, ўбачыўши жывога чалавека,
як ліст калоціца, працягвае руку.
Ён адагнаў яе адным ударам стэка,
як кат, скрывавіўши дзяцінью шчаку...

Капейку да капейкі,
глядзіш—сабраў рубель.
Ня скрыпку ці жалейку
купляем мы сабе.

Імкнемся ў родным краі
старое съязьць ушчэнт.
Начынъне мы купляем,
купляем мы цэмэнт!

Мы ўзводзім рыштаваньні—
працоўнай сілы шмат!
Але адно, як глянеш,—
ці-ж мала ў нас растрат?

А колькі хлебаедаў
На карку ў нас сядзяць?
— А ўсе свае патрэбы
мы самі зможем съязьць?

Эх, людзі, людзі-п'яўкі—
іх спэцыяльны штат.

Даем мы ім спэцстаўкі,
узвышаны аклад.

— Таварыши, браточки,
сястрыцы вы мае!
Яшчэ-ж нам на сарочки
паркалю не стае.

Капейкі дарагія
зъбираем мы адны,
а з іх жывуць былыя
праклятая чыны.

І хочацца часыненька,
каб ценяў гэтых—жуць—
узяць і колкім венікам
страхнуць-бы, страсануцы!

Ідзем наперад мы, і цені з намі йдуць.
Мы карчуем пні—
яны ў кустох прылеглі.
Ну, а дай спаткаць нам ворага-бяду,—
адышлі-б адразу,
Ой,—адразу-б зъбеглі!..

7

Ідзем наперад мы, і цені з намі йдуць.
Мы карчуем пні—
яны ў кустох прылеглі.
Ну, а дай спаткаць нам ворага-бяду,—
адышлі-б адразу,
Ой,—адразу-б зъбеглі!..

І як хораша было-б яно цяпер!
О, як хораша было краіне нашай!
Я ад сэрца, шчыра, напісаў-бы верш,
яго назваўшы скромна—
урачыстым маршам.

Руку таварыша, як любы свой багнэт,
съціснуў моцна! Радасьцю я ўзрушан!
— Наіўнасьць шчырая,
яны жывуць як сълед,
жывуць, прыкрыўшыся
савецкім дабрадушшам.

Ч А С Т К А Д Р У Г А Я

R A T U S I A R T Z L E

THEATRUM ANATOMIAE HUMANAE

THEATRUM ANATOMIAE HUMANAE
EXACTISSIMUM ET PRACTICISSIMUM
PER ANTONIUM VESALIUS

PARISIENSIS

1543

1

Рынуўся лёд. Затрашчалі масты.
 Крыга за крыгай—навала.
 Рушицца-крышицца бераг круты,
 быццам прыморскія скалы.
 Сонца сваім прамяністым ключом
 радасцьць зямлі адамкнула.
 Рвуцца ручайкі, імчацца наўзлом —
 красавіковым гулам.

У браме, ад зор і да зор,
 сядзіць чорнамазы айсор,
 і чотка на скрынцы „чачотку“
 перабірае шчоткай:
 — Час кароткі
 мы жывём.
 Падыходзь, не эконом!
 Гэй, таварыш, за два злоты
 бліснуць боты
 пазалотай.
 Гэй, прахожы,
 блізкі, дальні—
 глянс наводжу,
 дасканальна.
 Даваеннай
 аксаміткай,—
 проф-саю-зам
 скідка!

3

Шырокая вуліца, гоман вясновы,
Зьвініаць на каменънях
праменьняў
падковы.

Сыплюща іскры, як быццам з ракеты,
бульвары аздобіўшы срэбраным цвятам.

А вецер напружана зэрбнаю хусткай—
трэ няпісьменнасьць рэклам беларускіх.

Шырокая вуліца... Колькі народу!
Рэкордная схватка разьюшанай моды...

Народу набралася—проста ня зылічыш,
сэзон перадмайскі, фасон загранічны.

Купаецца ў хвалях жывой акварэлі
між кепак савецкіх—замежны капэлюш.

І да айсора пачысьціць гамашы
з фотографам-другам поэт падыйшоў.
(Ідеолёгія—ваша і наша,
наши і ваши фарбы слоў).

Замежны капэлюш—поэт няпрывнаны,
славутага дзеяча—хвалены зяць.

З фотографам-другам, другам адданым,
любіў сустракацца, любіў сэймаваць.

Аднойчы казаў ён,—радзіма краіна
марудна расьце, як і сам беларус.
Фотограф даводзіў,—што мы—бязупынна
ўзьбіраемся вышай, што крок—угару!
— Наша краіна ідзе з перамогай,
яе не спазнаеш праз год альбо два.

— О, гэта ўяўленъне! Ня хутка бярлогам
прыдуць на зьмену часы хараства.

І толькі збавенъне ў цудоўных пякнотах!..

— Па-мойму, дык іншае зьменіць прастор.
І іншае гэта—індустрый ўзълёты;
паверце, я-ж рэпорцёр!

— Паверце і мне, гэта толькі крык
і прывабны такі, як вясенны.

Ня веру я ў сілу савецкіх пазык,
гэта толькі адно захапленьне...

Паглядвае скоса дый зьдзіўлена гэтак
за працай сваёй чорнамазы айсор.
Паглядвае скоса айсор на поэта,
усьмешку ў айсора ўзбудзіў рэпорцёр.

жынка дають від сям якісь варти
— пасажіра ж быває вибрані
— пасажір хішече сауза ч в уде мі
— пасажірське онда імавет він
якет вибрані дає від сям якісь варти
— пасажірське онда якісь керів ві
— пасажір ви варти від сям якісь варти
— пасажір ви варти від сям якісь варти

5

І тут-жа ў браме
звоніць нажамі,
вітає прадвеснью
вытворчая песня:
— Сып, бяжы,
ўгару,
угрунь.
Вастру
нажы,
нажы вастру.
Гэй, жар, бруск,
яшчэ разок,
яшчэ разок—
блішчыць лязо!
Ўгару,
угрунь
бяжы,
ляці,
— чые нажы?
Плаці!

О ўантодка отэ бы йыД
Бартфельд вісвд кеамж им
торт у жатодсаве ўніт8
вімрн ,вімрн ,но

Із спасеньем віспада
з яца і фруктоукладан отэУ
пад коміба, именам фіт-бэ⁶
пакоміхонен ю жутшава

І зяць надумаў свой съцызорык навастрыць,
ажно зауважыў—ля цукерні—
цесьць яго стаіць.

Праменьні ўюцца ў цёмна-рыжай барадзе...
Стаіць захоплены, на дзіва для людзей,
каля вітрын цукерні,
расчыніўши рот
дый гадае-думае,
які тут лепшы торт?

Поэт з фотографам да цесьця падышлі,
у трох стаяць—мяркующа і спрэчку завялі:
адным фруктовы торт,
цукровы для другіх,
стаяць каля цукерні,
спрачающца ў траіх.

І тут жа песньню ціхую даёт А
заводзіць комэрсант,
яго вясна ня радуе,
ня радуе краса:

— Дый на сто адсоткаў
мы живем дарма.
Згінуў заработка,
ой, няма, няма.

Усяго патроху,
ўсё-ткі магазын.
Гальштук ці панчоху,
збыць-бы на пачын!

Хоць рубля на цуда
мела-бы рука.
Як ні глянь, усюды—
толькі ЦРК.

Што-ж, браточки, будзе?
Што-ж гэта рабіца?
Пэўна мы ня людзі,
і ня трэ' нам жыць?

Узрывай, паводка,
гэткі лёс тарчма!
Згінуў заработка,
ой, няма, няма...

А горад крыніцы
абуджаным гулам.
Народу ня зьлічыш,
ня зьлічыш прагулаў.

О, як цудоўна! Поэзія славы!
Портфэль у левай,
а торт у правай...

На спацары з цесьцем
і зяць і фотограф,
пад сонцам, па бруку!
Як вольна, як добра!

Імавто
Імавто

Былі-жылі на съвеце два браты,
жылі ня ў роскаши, ня ў веях пекнаты.
Як дзень і ноч, зынікаў за годам год,
адзін разумны стаў, другі наадварот.

Адзін да працы звык і ў тыя злыя дні
ён з першых раздуваў рэволюцыны зыніч.
І не шкадуючи юнацкай галавы,
добраахвотна стаў армейцам радавым.

Цяпер на фабрыцы, каля варштату зноў...
Другі-ж валондаўся што-вечар па кіно,
і стаў пажарным (каб у армію ня йсьці,
адно выгоднае знайшлося што ў жыцьці!)

А там і фотографіяй займацца ён пачаў,
калі съціхалі буры, віхор калі съціхаў.

Але жыцьцё мняеца, і ўжо ня так даўно
фотограф шле нататкі і ў газэту пра кіно.

Пайшла пісаць губэрня! Выдатны рэпорцёр...
„Голубая кофточка, веселый разговор”...

І дзівіць дзіва дзіўнае, як піша Ясакар,—
нізкая якасьць, высокі гонорар.
Кар'ера на дыбы! Залічаны у штат:
будзь знаём рэдактару—падвысіцца разрад!

дніядована падаючым фрактюнте фэпні
днімів мэддэюкіт мэддэюкіт мэддэюкіт мэддэюкіт
дніядохна эн амэдэу і ершіг ёсү А
дніміца хіннеахна вінікіт мэддэюкіт
смадея ўеа ёка
ініеда агема злено як

8

Этнограф,—(О, бедная краина!..)
Па профэсii, між іншага, хірург...
Ён сёньня змораны—
ну, проста сілы гінуць,
ну, проста ён бяз сіл наводзіць манікюр.
Гады ляцяць, сівеюць бровы.
Калісъ было—
бурліла ў жылах кроў.
Калісъ было—
адным гаручым словам
ён замяняў звычайных сотню слоў.
Калісъ было... Стагналі ў завірусе,
стагнаў народ, як поле ў буйны град.
Калі-азёры сълёз
расьлі на Беларусі,
ён на Ўкраіне быў,
там быў ён—дыплёмат.
І там-жа кума ён сустрэў аднойчы.
Пасябраваліся. І, з тых часоў быльх,
адным агнём у іх пылаюць вочы,
адным імкненінем б'еца ў іх.

Цяпер этнограф досьледы праводзіць
над нашай глебаю, над скарбам таямніц,
А ўсё яшчэ і съледу не знаходзіць
багацьця нашага захованых крыніц.
Але, рэч ведама,
як спэц, амаль адзіны,

ён атрымоўвае з нагрузкай аклад.
І нат' яшчэ ўзбагачан новым чынам—
у акадэмікі чацьверты кандыдат.
Казаў начальству ён:
— Вайна хай загрукоча—
Чырвонай арміі мы верныя сыны.
І ў грудзі б'е сябе, і хітра жмурыць вочы,
бо ў камізэльцы скована „отсрочка
на два месяца в случае войны“...

Эх, дыплёмат! Эх, бедная краіна,
калі этнографам становіцца хіург...

• • • • •
Ён сёньня змораны,
ну, праста сілы гінуць,
ну, праста ён бяз сіл наводзіць манікюр.

9.

Над горадам съцеленца змрочны шаль,
красавіковы вечар.
Доцэнт і дырэктар да кума на баль
з дамамі едуць, бяспрэчна.

Вязуць падарункі: доцэнт сэрвіз,
дырэктар торт ананасны..,
На вышку антэны месяц узвіс,
месяц, як лысіна ясны...

На выдутых шынах рамізьнік па бруку мчиць консультанта да кума.

У жонкі ў руках дарагіх падарункаў
орыгінальны клумак.

Пэнснэ праціраючы, вэтэрынар тузіну нёс пірожных.

І ўсё праклінаў гарадзкі тротуар:
— Хадзіць абсолютна ня можна!

Запрошан фотограф. Долю сваю
аддаць ён надумаў на дзіва:

узы́ушы ў профэсара інтэрв'ю—
зъмясьціушы ў газэце курсівам.

Аванс атрымаўшы пад свой гонорар,
зяць (бязумоўна!) з паshanай
цесьцю нясе залаты парцыгар
з надпісам вершаваным.

А доктар імкненца пабіць рэкорд:
другу свайму дарагому вязе ў падарунак сэрвіз і торт і гульні хлопцу малому.

Сыцішыцца ў горадзе змораны тлум,—
трэба й яму адпачынак... Сёньня профэсар, спраўляе свае імяніны:

— Акыд ві міністэрства ханыш хутудын вімух ві стыстакарын алыры
— үзинуцца хітцед ханых ў інож
— мемуар ынвестыціядо
— զвінчется міністэрства
— жылжоғін әнің үнісүт
— құтооғт ындағат үзинең
— інжом ки сантоқсоды апіледе —

— Ойсан оғод феңтотоғ ишшілес
— ынісід ви үзмұдан нә жарадыс

— Радна звукіты ў расійскіх містах
находзяць памікам на калекі. — У ошыбі!
Целер бодлус ары Славенай універсітат —
ак і на віддалу ары Савада! У вітээмкынікін
інфодардан уман. У
Крайнімініструментах
выведзіці отр
пухлі або сірі вінчані
Вінчанікіні — 10 ўсіх гінавасткінів
всегут як і пішлі, які з'яўляюцца як уні —
Полымем зор ёт мінбрэй, якія ўсе отры
небасхіл ахвачан.
На вуліцы —
полымя буйных рэклям.
Шчупленькі крытык
(„Марксысты“ няйначай!)
стаіць задуменны
пад шыльдамі крам.
Стаіць і любуецца шыкам вітрыны,
ў вачох праз пэнснэ прабівецца сум:
ён не запрошаны
на імяніны,
ня ўспомніў пра крытыка хвалены кум.
Стаіць задуменны, ўспаміны крыляцца.
Упёрся плячмі ў тэлеграфны слуп.
І чуе ён слова, чуе зъяниацку,
з дзяючых фарбованага-змучаных губ.
Адна падышла:
— Чаго-ж ты самотны?
Пад ручку ўзяла...

Падміргнула...
Пайшоў...
—
няпрыкметна
у цьму падваротні
яго прывяла
ўзбунтаваная кроў...
— Ну, ня сълюняйся, плаці і ня тузай,
чаго заікаешся, печаны гад!
— Мне, б'ачце, скідку,
я-ж член профсаюзу,
б'ачце, галёўна, выдаткаў шмат...
— Эх, ты!..
За гальштук хапіла са съвістам,
сарвала пэнснэ, растаптала шкло.
Ён тупаў, кідаўся, затросцяся, як ліст той,
пахаладзеў
—
ўсё прашло.

Маланкай дадому прыбег ён сярдзіты,
а ў галаве навальнічны шум.
скрыўджаны сёньня праслаўлены крытык,
мутная помста зьвівае душу.
Ён не запрошан... А славіў у друку
і лектара-кума і зяця яго.
Малітву чытаць стаў,
сагнуўшыся крукам:
усхліпвае цымяны лампадны агонь...

— Расіец заўзяты ў расійскім парадзе,
выходзіў палякам на польскі парад.
Цяпер беларус пры Савецкай уладзе,
які дабрадушны Савецкі ўрад.

Крытыкам стаў пролетарскай культуры,
чужы хто—ён „крые“, бярэ гонорар.
Знаёмаму—славу ў рэспубліцы бурна
заўзята стварае філёзоф-ліхвар.

Час прабягаў... Злосцю паколаты,
каб забясьпечыць спакойны сон—
дастаў ён з-пад прыпека
скрыначку золата
і любаваў даваенны звон.

Затым падлічаў ён запасы даляраў,
і ня вячэраў, бо заўтра на звод—
трэба патраціца на акуляры,
— Б'ячце, зусім непрадб'ячны расход!

Лёг у пярыну і помстаю лютай
рашыў ён за гэткі няведамы зъдзек,
кума пакрыць па традыцыі—крута,
каб помніў, што крытык—
бой-чалавек!

А не, калі справа ня гэтак паверне,
гроши сабраў, дык чаго бедаваць?
— Паеду дамоў у Цівярскую губэрню,
плёвая справа дыяканам стацы!..

— Быліні засыпали ю пасічників, підіжася
такімін відівши сількою із накоїні тепса.
Цінені географічні місця Ганенківські
ми, які підпадають під відомі місця.
Кількість місць, які є у пасічниках, кількість
північно-західних місць, які є у пасічниках, 11
Знамениті місця — це відомі місця.

Асабняк. Закриты вакяніцы.
Наўкол цьвіце вішнёвы маладняк.
Сюды сабраліся на радасьць весяліца,
сюды на радасьці сабралася радня.
Пакоі съветлыя, прасторныя пакоі!...
Радні сабралася дзесяткаў, мабыць, тры.
Жанкі вясёлыя з „увышаным“ настроем,
у кожнай кроў румянцамі гарыць.

Ужо, як водзіцца, заўсёды ў кожным доме
жанкі зъбіраюцца, і кожная, як сълед,
перабіраюць фотографіі ў альбоме,
захапляюцца, сустрэўши свой портрэт.

Гадзіннік стрэлкі ўгору падганяе,
удары ў „поўнач“ звонкі малаток.
Мужчыны ў прэфэранс захоплена іграюць,
другія цешацца ў спакойнае лато:

Сястра доцента йграе на роялі.
Прад ёй поэт пакорна стан сагнуў.

У гуках музыкі абодва ўспаміналі пару юнацкую, шчасльвую вясну.

Яна спыталася і ціха так, таємна:

- Ты помніш Крым? Цыкады там пяюць...
- Я помню, любая...
- Калі табе прыемна,

Твой верш, ён, прауда—мой, к ож

Табе я праплю:

На беразе Чорнага мора
Рассыпаў я думкі сузор'ем.
І як не маліца прасторам
На беразе Чорнага мора?

Рассыпаў я думкі сузор'ем
І моўчкі стаю ў задуменьні.
Гатоў нават стаць на калені
На беразе Чорнага мора.

І як не маліца прасторам
Вольніцы сілы і славы?
Штось раптам крыляцца праявы
На беразе Чорнага мора.

А вечар запальва зоры
У горах высоких, каменных.
Люблю я стаяць задуменным
На беразе Чорнага мора...

І грамада да поэта, адразу,—
— Просім вас, —
просім,

— мы просім вас разам:

— Прадэкламуйце!

— Урывак з поэмы!

— Любім поэзію!

— Ёю жывем мы!

Прыемна гарэць у агні хараства.

Поэт бляск вачэй апускае.

Адкашляўся—раз.

Адкашляўся—два.

Вынуў blok-not.

Чытае:

„Пад сонцам, сям'ёю нязрушнай
Пярсыцёнкам дзівоснага шчасьця.
А ў шчасьце съвятым дабрадушшам
дзъверы адчынены насьцеж.

Мы—дзеци багатых традыцый,
пакаленьне найлепшага ў съвеце.
Наша шчасьце агнём бліскавіцы
үзвівіаецца зайдрасьцю ў съвеце.

О, мы непадступны, як скалы,
Мы ў хвалях сваіх лятуценяня.
Сагнем-жа, пад звоны бокалаў,
хараство жыцця на калені!

Ніякай рукою брыдтнай
Наша ня съцяць існаванье...
Чаму-ж не маліца пяшчотам—
вянку залатога кахраня?...“

— О, як цудоўна!
— Дзівосна!
— Браво!
Абступілі яго навакол...
А імяніньнік,
узвушаны славай,
гасьцей запрашае
за стол.

Ч А С Т К А Т Р Э Ц Я Я

На вебахах глубока глубока
Сара-зарина прыгнула вниз
Скрыться отрок Егорей кинжалом
Падай на землю гордко.

Хат рече добрые кониши яко
На землю зира западиши моя
Больные сидят в избах своих
Сочти за холм погони.

Звуками звонкими
Гуцучками мотыжки
Ласкай, бояй
Веселы
Урюк, гравий
Здесь нет брешей
Пряходиши, балови
И спаси.

— Но подле же сидим
И земли власких поклоним
Не злыеся! Не груши
Не мучим! Собь пленок
Придиши — уласкайши,
Лечиши зорей дни.

Р Р Д Е П Т А Я Т О А Р

Члены народы в заложеніи честі
Что вдруг у нас члены — смили
Судьиши — скончайши и
Судьиши — не скончайши

Смилиши — скончайши
Судьиши — смилиши
Судьиши — скончайши
Судьиши — смилиши
1

На небакраі глыбока-глыбока
зара-зараніца прыплюшыла вока,
скрытнасьцю хітрай, іскрой залатою —
глядзіць на жыцьцё гарадзкое.

Хай гэта вобраз контролю, надзора..

На зъмену зары загарающца зоры
і бляскам сваім з недасяжнага ўзгор'я—
сочаць за ходам гісторыі...

Завулкам зялёным
студэнцкая моладзь
раскідае гоман
вясёлы.
Гуртам-аравай
з песніяю бравай
праходзяць бадзёра—
на славу!—

— Mo' пачуце доцента
З неахлюйнасьцю акцента?
Ня дзівецся! Ня трэба!
Ня шукайце слоў ганебных!
Прыдзе час — удасканаліць,
як-ні-як і тэрмін далі.

Тэрмін пройдзе ў цьмянай славе,
глянь—доцэнт як трэба стаў,
і ня скажа больш—„панздравіў“
прыгажэй за—„прывітаў“.

Многа ў нас такіх зъбярэцца.
Што-ж ты зробіш? Як бяз спэцаў
абыйсьціся?.. Пачакаем.
Спэц, як хлеб. Пара такая.
А доцэнт? Ну, хто ня знае,—
спэц такі, як я кітаец.

З нашай мовы скажа слова:
Брызgne ўхмылкай ішака.
Пару слоў з другое мовы..
... Звоніць—звон без языка.

Як каромысла, на носе
шкло для важнасьці ён носіць.
На аблылцы, часам, прэса
клічку дасьць яму—профэсар.
Раз—профэсар?—Ясна, з мовай
знацца не абавязкова.

Шэсьць казырных—выигрыш мірны,
а на сем—рыскне і трус.
І доцэнт, як туз казырны,
— Чым паб'еш казырны туз?

І раптам песнью абарвала,
як струну цымбалаў,
сырэна аўто.
— Хто-ж гэта, хто?
Машына стала.
ЁН пайшоў у асабняк.

— Пэўна куму сваяк? інвідо
Аднак
шофэр „зачыніў Fiat“, авт
закурыў замежную цыгару
і даў знак жыг мінай важнасьці на твары,
што ЁН ледзь-ледзь не дыплёмат.

Сярод гурмы юнацкай
пазнаў адзін, аж надта: зяд
(Калісці быў на працы
з ледзь-ледзь не дыплёматам).

I расказваў злосна,
злосна і страката,
пра прыгоды-дзеі
ледзь не дыплёматы.

— Слухайце!
Сам ён шляхецкай пароды.
Мужыцкаю працай
жыв доўгія годы.
Цягаўся за межамі
у часе змаганья.
Супроць нас трymаў,
як съмерць нашу, камень.
Толку ўсё-ж мала: чмвт
заводзіць ён гандаль,

організуючы штаб контра-
банды.

Праз час, незадоўга,
ён тут, сярод нас—
пераніцованы
ў нашынскі бляск.
Съпярша—
рэгістратар.
Затым—

дзелавод.
Дав-вай!
Кар'ера!
Поўны ход!

*

Раён, затым акруга...
Ледз-ледзь не дыплёмат—
на курсы выїжджае
ў славуты Ленінград.

Вярнуўся ён, як крытык,
а крытык—чорта два.
Што чалавек—то плечы,
на плечах—галава.

Расьце, расьце поэзія,
а крытыкі няма.
Таму і хлеб хароши,
і слава задарма.

Поэта-романіста
(пайшла такая мода!)
аблае мешчанінам,
злачынцам зробіць шкодным ..

... Зірнула сонца яснае —
ў ягонае аkenца, —
і — ён пралез у шэрагі
савецкіх вылучэнцаў.

Амэрыкан кар'ера!
Партмаксымум!
Fiat!

I выкшталцоны шляхціц
ледзь-ледзь не дыплёмат.
A ўсё-ткі
i партфель,
i тон,
i партбілет,—
празала, ветрам шыты,
спрытны прайдзісьвет!

A ў кума імяніны,
i слухае зямля—
грузінскую лезгінку,
маліту Шаміля.

Стаіць Fiat-машина,
i слухае шофэр.

а ў сэрцы гнеў бунтуеца,
нібы палонны зъвер!

— Лілі мы кроў, змагаліся,
За што?—І сам ня знае.

— Буржуазію выгналі,
дык новая ўзрастает?

А з вечарынкі чуеца:

— Будуем новы быт!

„Лявоніху“—„Лявоніху“—
мясцовых колёрыт...

А зоры,

зоры, зоры
і месяц заадно—
шофэра угаварваюць
у бок зьвярнуць старно.
І кіраваць машынаю
гартованай рукой—
у новы і рашучы
і хай астатні

бой!

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

шын шэдүг юцет яків
тэжкаевы ми тэжкаевы
жэмікаевы ют вет... О —
дружка ик мікаевы і

2

Двурогі месяц зваў на сход
брыгады зор ударных.

Парадак дню: праверыць ход
спаборніцтва ў надхмар'і.

А шустры зорны маладняк
у хвалях змроку мутных
на „вус матае“ асабняк
усіх яго прысутных.

Ліоцца песьні, і „кадрыль“
„Ляроніху“ зъмяняе.

Працьвітай уласны стыль—
самабытнасьць краю!

Зор атрад свой съмех ліе,
іскрыцца над шофэрам:
— Табе, таварыш, мы свае—
мы з лёгкой кавалерыі.

І раптам, ценьню ля аўто,
да кума ў двор стралой,
схаваўши твар у паліто—
яшчэ адзін гэрай.

Чакай, гэрой, ты будзеш наш.
Таемнасьць мы разъвязам!..
— О.. гэта ты, падхалімаж,
ци падхалім, як кажуць.

Ліквас іскріл ыншудаоў
Дзяржавнае тэнерэс сацыяль-
нае... Тэнерэс
нік ініціатывы

3

Туманнымі пальцамі хмар
весень лісьце пажоўклае рвала.
Вечер біўся, як хвалі аб скалы,
і імглою бурліўся, як вар.

Няветліва весень прыйшла.
Як краты, съціскаюць туманы.
Фурманкі дзьеve золакам-рана
крануліся разам з сяла.

Паперадзе ўхутаны поп
ў гімназію сына завозіць
вучыць, але сэрца ў трывозе:
сына вязе й земляроб.

І ён за свае за правы
трывогу ня мог не расьселяць.
Тутэйшая наша Расея,—
поп і... гарадавы!

Папоўскі сынок, як друг,
залічаны быў, вядома.
А мусіў вярнуцца дадому
сын земляроба—пастух.

Прыдушаны грудзі зямлі.
Бязылітасна гойсае восень.
Дарога даўгая... Галосяць
прысады галінамі ліп.

6

Горыны між дубамі хмыб
Бесені яснае нежоўкаве бруса
Берескі дубы, як хвасті ад кістані
і шмато дубаўцы, як сад.

Нашатырія юцена нічымі
Як кістані, сапігі-сапігі туманы
Горыны яснае юкава-быні
Кістаніца пасеа в саду.

Ільянка ўжоўкія поп
і тимесіонія ёнія азасоія
як сапігі ўздымка, як сапігі
кошыкі як сапігі.

І ён як сапігі як сапігі
імояўся як жоле быспечаніе
— Ташкінія ўшайету
імадаёт ... і поп

Пілопечі ёнікі як сапігі
лімодра ўжыніядае
ўмодаёт юнінікі ўзімі
шахтамісія—васці

4

Зазвичай, як году ня стане,
з надзеяй вітають другі.
Туга ішло навучаньне—
розум нікчэмнай вагі.

Жыцьцё мае тысячи шчылін...
Папоўскаму сыну, як сълед:
дзъверы шырэй адчынілі
ў сталічны ўніверсytэт.

Маліся за здравых і мёртвых,
дзе трэба—схліся, падмаж.
Выйдзеш у людзі!—Разгортвай
плянавы падхалімаж.

І ён—дзе падмажа, дзе зъліжа,
дзе пройдзе, а дзе падбяжыць.
Да мэты ўсё-ж блізіцца бліжай....
... Кожнаму хочацца жыць!?

Сягаючы „праўдай і верай“,
у лютайскіх выбухах бур
стаў ён расійскім эсэрам,
здатным тварцом авантур.

Чыннасьць грамадзкая вабіць:
у Беларусі прыстаў.
І ў пяцятовым маштабе
дзеячам слайленым стаў.

... дыажетан йафк ма
шое амонаса залыпн
и жем энімопч
... "вдом въ вдом да

— Угымда үтет въ
тұмытқы үтет въ
— 5 веү і вджуко

Окупаваны
край
наш!
Знай:
каля пана
падхалімаж.

Артыкул друкуе
ажыўлена-палкі:
вітае съятую
нагу маршалка.

У горад і ў вёску
шле вязку слоў:
— „Съмерць
войску
бальшавікоў!
Шляхта, у касьцёлы,
у цэрквы з дарамі.
Радасьці золак
іскрыцца над намі.

Нам край належыць,
пакуль зъяюць зоры.
Успомніце межы
ад мора да мора“...

За гэту прысягу,
за гэты артыкул,
служба і ўвага—
і ... морда ня біта!

Дзе трэба—лі сълёзы,
дзе трэба—падмаж.
Помніць свой лёзунг—
падхалімаж.

ЖВІЛІСХДДН

Ад гулятqA
БНВР РЕВЯ
БІЛЕ САКАТУ
БІЛУ МДПІСАНО

Усе ёсці і ўсе
што ўсе ўсе
— “Гамесіні
Боніса
МокіяшаваqD
Штукісткія касадэні
Чынішы ёсці
Падзелі ёсці
іскрінішы ёсці

Нацполітыка маршала
Беларусью панавала.

Мова, школы, песні, клубы
ахвярованы на згубу.

А для ўзехі ад дасады
працу вынайшлі для „Рады“—

„Радзе“ даў маршал правы —
абеларушванье царквы.

На царкоўны гэты звон
зброд ляцеў з усіх старон.

— Новы курс! Віват! Ідэя!..

Павятовы вырас дзеяч.

Хоць і новыя турботы,
дый ня ўшкодзіць заработка.

„Святы божа“, — „Ойча наш“
пераклаў падхалімаж...

Веру ў бога, веру ў маць
пусыціць ён, каб праканаць —

што ідзе і блізка мусіць
адраджэнье Беларусі.

Злоты надбавяць,—
ён возьме нагрузку
үгаварваць
маліца
па-беларуску.

Едзе ў раёны.
Ля цэрквы мясцовай
перед сялянствам
разводзіць прамову:

— Выхаваньня
моральнаага
быць ня можа
без выкладаньня
закону божага.

А каб лягчэй
успрымалі галовы,
мальбу пераложым
на матчыну мову.

Новая праца
і новая людзі.

Расійскі эсэр
у навінах ня блудзіць.

Стаў неадменным
сябром дэфэнзывы.

Знамства заводзіць
з мясцовым актывам.

А неўзабаве

на сходзе...
з закускай

з эсэра
расійскага
стаў
беларускім.

Пасічнікі ўсе

з асінанах си даңынан

Сіллең мәдениеттің

ақындар мәдениеттің

жыныстарда даңынан

мөншілік даңынан

8 наука А

Усё пайшло на злом, на свалку.
Патривожылі маршалка.
Давялося легіёнам
пад напорам войск чырвоных
уцячи, хоць зруйнаваўши
на шляху заводы наши.

А з завулку гулка-конны,
фланг прарваўши—ўзвод чырвоных.
І эсэр ня траціць розум—
ён знайшоў савецкі лёзунг:
— З сэргам чулым
ў нашым краі
вас, таварышы, вітаю!
З наших плеч зышла гара.
Ўра!

Таварышы!

Ур-р-ра!..

Працоўныя гораду воляй авіты,
выйшлі на вуліцу,
выйшлі на мітынг.
Выбухам шчасьця
краіну клічуць—
змагацца-гарэць
за сусъветны Кастрычнік!

Паводкай прадвесні
з песьняй мільёнаў
праходзілі
поступам
гордым
колёны...

Праменныі, як дзеці,
на вуліцу лезуць,
з рабочымі разам
пяюць марсэльезу.

На мітынг з колёнай
узьвітай,
рабочай
падхалімаж
па бруку крочыць.

Кожны шукае
пражытку сабе—
і ён пралязае
ў рады КПБ.

Тут лёгка дазнацца,
забраць партбілет,—
ён едзе на працу
у іншы павет.

Як ліст той асеньні,
дрыжэў ля гнязда:
„Мне отмщение
и аз ваздам“.

І хітра, як-небудзь,
праз шчыліны съцен,
з падходцам, дзе трэба,
ён блізіцца ў цэнтр.

Дзе трэба—лі сълёзы,
дзе трэба—падмаж.

Помніць свой лёзунг —
падхалімаж.

Вось так і чырвоным
профэсарам стаў,
і роль камэртона
марксызму узяў!..

маністры і наука! —
Цэ то нафарбоў
вніцтва яго і
умоў умсноўск

11

Як людзі, мінаюць
за годам год.
Мы выступаем,
у новы паход!

Зрух Беларусі
рыхтую наш стан.
Выкананець мусім
гіганцкі плян!

Праца ўзяла бальшавіцкі ход!
Ў спаборніцства выйшаў
працоўны народ!..

А сэрца балюча парой зашчы-
міць,
калі, як хрыстос, на будоўлі
стаіць
і брудзіць стан
бальшавіцкі
наш
плянавы падхалімаж.

Э

П

I

Л

Ё

Г

T - 2 - R - T - E

A certain number of
books, on different subjects,
are to be had
at the
University.

Разълівам
паводкі
За—
пяцігодку,—
у бой навальнічны
партия кліча!

Фабрика—полк.
Цэх—узвод.
За крокам крок
— паход!

На межы—
разъбежна!
На хутар—
гуртам,—
у бой навальнічны
партия кліча!

Фабрика—полк.
Цэх—узвод.
За крокам крок
— паход!

Тварцоў
пакаленъне—
на здраду,
на цені,—
ў бой навальнічны
партия кліча!

Фабрыка—полк.
Цэх—узвод.
За крокам крок
паход!

За съпей
многаструнны,
за шчасьце
комуны,—
ў бой навальнічны
партия кліча!

Крык
варштата—
штык,
граната.

Нетрай
сок—
электра-
ток.

Рух
машины—

плуг
далінам.

Поле,
нівы—
Коле-
ктыву!

Ў добры час!
Красуй колгас!
Рунь.

Рань.
— Угрұны!
— Паўстань!

Працуй, краіна,
бесьперапына!

1927—1930 г.
г. Менск.



ТАГОЖ АЎТАРА

Па беларускім бруку—вершы. БДВ—1925. (разышлася)
Па беларускім бруку—вершы. БДВ 1928. Выданье 2-е.
Сутарэнъне—апавяданыні. Выданье „ЦБ Маладняка“
1925. (разышлася).
Паўстанцы—поэма. Выданье „Чырвоная Зымена“ 1925.
(разышлася).
Прозалаць—вершы. Выданье „ЦБ Маладняка“ 1926. (ра-
зышлася).
Угрунъ—вершы. БДВ 1927. (разышлася).
Угрунъ—вершы. БДВ 1928. Выданье 2 е.
Фабрыка съмерці—вершы. БДВ 1929. (разышлася).

Падрыхтавана да друку

Нараджэнъне чалавека—роман.

4

V

С.Н. Абасов
Мұтасабат.
Бел. анықтау
1994



B0000002483584